

18 лістапада 2021 года			
1.	Аб арганізацыі выхаваўчай работы на факультэце матэматыкі і прыродазнаўства ў ходзе рэалізацыі плана мерапрыемстваў да Года народнага адзінства	Саковіч Н.У.	Іваноў А.В., Сапетава К.А.
2.	Аб выкананні рашэнняў Савета ўніверсітэта, прынятых у 2020/2021 навучальным годзе	Алянькова Ю.В.	Праектары, дэканы, кіраунікі аддзелаў і службаў
3.	Аб навучанні па новай спецыяльнасці “Эканамічная інфарматыка” і перспектывах развіцця эканамічных спецыяльнасцяў на кафедры эканомікі і кіравання факультэта эканомікі і права	Жэсткова А.С.	Чумакова С.П., Сіткевіч І.І.
4.	Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў	Лаўрыновіч Д.С.	Конкурсная камісія

## Решение

### ВОПРОС:

I. Аб арганізацыі выхаваўчай работы на факультэце матэматыкі і прыродазнаўства ў ходзе рэалізацыі плана мерапрыемстваў да Года народнага адзінства.

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Признать удовлетворительной работу по организации воспитательной работы на факультете математики и естествознания в ходе реализации плана мероприятий в Год народного единства.

2. Продолжить работу по формированию активной гражданской позиции, осознанному отношению к героическому и историческому прошлому, культуре своего народа, любви к родному языку. Срок – постоянно. Ответственные: декан факультета, заместитель декана по идеологической воспитательной работе, кураторы групп, студенческий актив.

3. Усилить сотрудничество с общественными организациями университета, БРСМ и профсоюзом. Срок выполнения – постоянно. Ответственные: заместитель декана по идеологической и воспитательной работе, совет студенческого самоуправления.

4. Разработать систему мероприятий по пропаганде конструктивных культурных и духовных ценностей в студенческой среде. Срок – до 1.01.2022. Ответственные: заместитель декана факультета по воспитательной работе, совет студенческого самоуправления.

5. Актуализировать информацию в разделе «Идеологическая и воспитательная работа» на веб-сайте факультета. Срок – до 1.12.2022. Ответственные: заместитель декана по идеологической и воспитательной работе

6. Наполнять информацией идеологического и воспитательного характера, в том числе о реализации плана мероприятий в Год народного единства, в официальных общественных группах социальных сетей.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по воспитательной работе Ясева В.В.

**ВОПРОС:**

II. Аб выкананні рашэнняў Савета ўніверсітэта, прынятых у 2020/2021 навучальным годзе.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ:**

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Всем ответственным строго выполнять принятые решения в 2021/2022 учебном году.

**ВОПРОС:**

III. Аб навучанні па новай спецыяльнасці “Эканамічная інфарматыка” і перспектывах развіцця эканамічных спецыяльнасцяў на кафедры экономікі і кіравання факультэта эканомікі і права.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ:**

1. Признать работу кафедры экономики и управления, направленную на обучение студентов по специальности 1-25 01 12 Экономическая информатика, в целом, соответствующей требованиям нормативных правовых актов, СМК, образовательного стандарта специальности.

2. Для повышения качества подготовки студентов по экономическим специальностям заведующему кафедрой экономики и управления Е.С. Жестковой обеспечить:

2.1 выполнение годового плана подготовки УМК и ЭУМК.

Срок исполнения: до 31 мая 2022 г.

2.2 размещение на образовательном портале сайта университета учебно-методического обеспечения всех учебных дисциплин для 1 курса, закрепленных за кафедрой. Срок исполнения: до 1 февраля 2022 г.

2.3 конкретизацию плана идеологической и воспитательной работы, включение в него воспитательных мероприятий со студентами экономических специальностей. Срок исполнения: до 1 декабря 2021 г.

3.3 Для повышения эффективности профориентационной работы заведующему кафедрой экономики и управления Е.С. Жестковой обеспечить:

3.1.1. актуализацию информации о специальностях, по которым кафедра является выпускающей, а также о деятельности кафедры на сайте университета. Срок исполнения: до 1 декабря 2021 г.

3.2.1. обсуждение на заседании кафедры вопроса о повышении эффективности профориентационной работы и внесение корректировок в соответствующий план. Срок исполнения: до 1 декабря 2021 г.

3.3.3 изучение вопроса о включении в содержание практик профориентационных заданий. Срок исполнения: до 1 декабря 2021 г.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной работе О.В. Дьяченко.

IV. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў.